


Ба 61426

ЦІШКА ГАРТНЫ

УРАЧЫСТАСЬЦЬ



ЗЯРЖАУНАЕ ВЫДАВЕЦТВА
БЕЛАРУСІ 1925



БА 61.426

891.72-1

ЦІШКА ГАРТНЫ



45

УРАЧЫСТАСЬЦЬ

1. РЭВОЛЮЦЫІ
2. ЖЫЦЬЦЯ

Бел. аддзея
1994 г.



Дзяржаўнае Выдавецтва Беларусі
МЕНСК — 1925

БЕЛАРУСКАЯ
ССР
ПАСПОРТНАЯ
ДЛЯ РАБОЧИХ

25.04.2009

БДВ № 96. Галоўлітбел № 6887.
2-ая Дзярж. друкарня. Заказ № 774 г. У ліку 4.000 экз.

АЛЕСЮ ТАМАШОВАМУ
АДАМОВІЧУ

ПРЫЯЗНЫ ДА ЯГО АЎТАР
ПРЫСЬВЯЧАЕ

УРАНЫСТАСЬЦЬ

Мой верш—мая душа
І думка шчырая мая.
У кожным слове маё „я“;
Мой верш—мая душа.
Ў яго ўкладаю я
Істоты творчае быцьцё,
Душы хваленьне, ўсё жыцьцё
Ў яго ўкладаю я.

РЭВОЛЮЦІЯ



шындағын — шындағын
жыныс жаңынан шындағын
шындағын да күнжолай
шындағын да күнжолай
шындағын да күнжолай
шындағын да күнжолай

УРАЧЫСТАСЬЦЬ

ДА НЕМНЯ

Эх, ты, Неман-бек!
Лі ти думайши сюзій
Нік съязу мажній
У свое лады алья?

За склоў на твоі
Сын чадаў хады
Лі ти думайши сюзій
Съечкай падле худы?

Што подыхае востре—
Сінаміжніе жыті
Алдахонія жыті
Гра кирбакі чыті?

Цго ѿ балеснікі-грабі
Балоруні-жыті
Нях табо-чады
Часынікі-чады?

Канцэрт

РЭВОЛЮЦЫЙ

ДА НЁМНА

Эх, ты, Нёман-рака!
 Ці ты думаў ці съніў,
 Як съязу мужыка
 Ў свае воды лавіў?

Як стаяў над табой
 Сын нядолі худы
 І над цёмнай водой
 Съпяваў песньі нуды?..

Што надыдзе пара—
 Зънемажэньне міне,
 Адраджэньня пара
 Над народам блісьне?

Што з балючых грудзей
 Беларусі дзяцей
 Над тобой загудзе
 Песнья вольных людзей?

Капыль.

КРАСУЙ, ЗБОЖЖА!

Красуй, збожжа майго краю,
 Каласісь багата!
 Ждэ за працу ураджаю
 Ад цябе аратай.
 Хлебароб, аддаўшы сілы
 Свайму полю-ніве,
 Усъміхнецца табе міла,
 Што ты урадліва.

* * *

Красуй, збожжа майго краю,
 Каб зярно зълілося
 У адплату аратаю
 Ў ядрыя калосьці!
 Сонца, з неба шлі праменіні,
 Залаці чароўна!
 Ў землю кінута насеньне
 Родзіць колас поўны.

* * *

Красуй, збожжа майго краю,
 Убірай палеткі!
 Хай з табою аратая
 Весяляцца дзеткі.
 Плён за працу верне ніва—
 Ўцешыць думкі, вока,
 Як паўныя вазы жніва
 Пагрымяць да току.

ДРУГІМ жум Інфік йеа кашупінас.
Беларускія міністэрства інфік
віднілія савінія таанія мацютаў 7
дышб юніверсітета віль.

НА РАДУ

Дэпутатам Другога
Беларуск. Зыезду Саве-
таў—13 XII 20.

Ад вольных вёсак, з дальніх мест,
Дзе векі сумна ўсё маўчала,
Іх прага к творчасьці сабрала
Ў дзяржаўны Менск на радны зъезд.

Разьбіўшы муکі чорных дзён,
Ярмо разбурыўшы прыгону,
Прышлі яны на вокліч звонны
Тварыць краіне свой закон.

Вякі нявольнікі паноў
Ў глыбі души сачылі мэту—
Сказаць галосна ўсяму съвету,
Што край рабочых, мужыкоў

Прыжджэ пары, пары тае,
Калі зазъязе адраджэнье.
Цяпер вось гэтае здарэнье,
Цяпер той момант настает.

Хоць ран усіх ня ссохла кроў,
Хоць гной у рэзах ўсё-ж сачыцца,
Ў муры свабоднае сталіцы
Сышлося соткі пасланцоў.

На сойм працоўных, на парад
Прышлі яны з рашучым словам—
Паставіць вечную аснову
Пад родны свой Савецкі лад.

Зыняпаўшы край, край мук, ахвяр
 Жыцьцём самотным мусіць біцца
 І ў творчым чынъні мусіць зъліцца
 Ў адзін нярэзаны абшар.

Ад вольных вёсак, з дальних мест,
 Ад Белай Русі дэпутаты,
 Заданьняў колькі не пачатых
 Рашиць павінен гэты зъезд!

Менск, 12/XII 20 г.

НЯ СКРЫЦЬ СУЗОР'ЯЎ ЦЕМНІ НОЧЫ...

Ня скрыць сузор'яў цемні ночы,
 Съязам вачэй не асьляпіць,
 Як ветру часу ня спыніць,
 Як дзей наступных не спрадочыць...
 І кроў, пралітая, рабочых
 І кроў, пралітая, сялян,
 Падніме помсты акіян
 І змые ўшчэнт варожы стан,
 Што к волі пыніць роўны пуць,
 Якім працоўныя ідуць.

* * *

Ня скрыць сузор'яў цемні ночы,
 Вясны марозу ня спыніць...
 Ня доўга будзё лёс бядочы
 Жыцьцё краіны крывяніць...
 І хоць балюча цяты раны,
 Хоць сочыць з іх струменем кроў,—
 На жах драпежных варагоў,
 Ці позна будзе то, ці рана—
 Зрасьцецца ён, чацьвертаваны,
 Ў магутны, згартаваны
 Свабоды вечнае захоў.

22 кастрычніка 1920 г.

Смаленск.

Зындауышы край, край муху, ехъяр
 Жыньцем срамотныи жесць бине
 І у творчым чынъни мусинъ зланце
 У адзін прабаченіе аблане.

ПЕСЬНЯРУ

Пясьнляр-званар, чаму заціх
 Твае душы салодкі съпей?

Дзе кліч ты свой завучы дзеў
 Ў вялікі час, ў адказны міг?

Цябе спужаў грымотны стук—
 Крывавы водбліск барацьбы,
 Якую ўстаўшыя рабы
 Ўзялі ў абоймы сваіх рук?

І бурным віхрам пранясьлі
 Над моцай катаў-крыватіўц,
 Адкрыўшы помсты дно крыніц
 Супроць прыгону на зямлі?

Ці бурны, швыдкі, як віхор,
 І моцны, зычны, нібы гром,
 Жыцьца старога скрутны злом
 Ідзе табе наперакор?

Ад ўздрыгу, пэўна, думак зьніз,
 Душы абуранай настрой,
 Дасталі цяжкі перабой,
 Які балючым ўціскам зьвіс.

Пясьнляр-званар, кажы адказ,
 Чаму замоўк твой гучны съпей?
 Ці ты зусім не падглядзеў
 Красы у тым, што гэты час

Вялікіх дзей, адказных дзён
 Жыцьцё кіпучас нясе,
 Ці нет натхнення ў тэй красе,
 Што родзіць працы стан, закон?

Ці творчай чыннасьці прадзень
 Ў тваю істоту не ўраніў
 Зъдзяйсьнення мар, зъдзяйсьнення дзіў,
 Натхняўшых многа пакалень?

Пясьняр-званар, здымі з сябе
 Часовай мяртвасьці натхлань
 І песнай радаснай літань
 Пашлі працоўных барацьбе.

Сустрэнь ты гымнам бліск зары
 Ў змаганьні ўстаўшых новых днёў,
 Прыход Комуне спрарачы...
 Або ў бяспогадзі памры,
 Няймочы песням новым слоў...
 Ну, толькі далей не маўчи.

Менск, 29/1 21 г.

анесадып шаэбшыар нырфоят іш

інвдү эн утотэй оиват ү

жылдаць да, дым рииненеңкелдиң да!

С шамасыл блюм хандыгынтың

ПА ДАРОЗЕ ДА БУДУЧЫНЫ

Мы вышлі з гразкае, смуроднае лагчыны,

Дзе нас жыцьцё мінулае трымала,

І з ног сваіх страсъл яго мы парушыну,

Якой яно нам вочы засыпала.

Вякі мінулыя няпрауды і прыгону,

Вякі заможных, князяў і ўладараў

Алданы нашаму рашучаму праклёну,

Зънябыцьцю вечнаму зданы ў ахвяру.

Мы пішам злучнай, зълітнай братнай грамадою

Людзкой гісторыі вечныя страніцы;

І вехі нашы—ўперадзе. Гараць яны гвядзою—

Бліскучай, зыркаю, праводнаю зарніцай.

Па мертвых целях, згубленых на збройным
полі,

Ваяк-змаганьнікаў ў часы паўстаньняў,
Наш шлях вядзе да ясных мэтаў съветлай волі,

Да творчай працы й братняга зъяднаньня.

„Ўставай, хто съпіць!“ „На бой крывавы!“—
этая нашы зовы—

Грымучыя, завучыя нязъменна
Уперад, к сонцу, мур жыцьця узводзіць новы,
. На землю зъняць з высотаў дзень
праменны.

Няма ў разгоне нам прыпынку—й быць ня можа,

Назад глядзець мы больш ня хочам.

Нікто й нішто к таму ўжо нас не заварожа—

Трухло мінулага ня звабіць вочы.

Дарэмны ўсе стараньні ўпартыя й патугі

Зблудзіць наш рух жывы на бліск абманны,

Ўвясьці у песьні нашы стручаную тугу,

Ўхаваць ў душы к аджыўшаму пашану.

У гымнах наших пыша радасьць вызвалення,

Аб вольнай працы ў іх бурляць напевы
Нявольнікаў, парваўшых путы, ў іх натхненъне
І буйны водгук ўсьпененага гневу.

Чырвоны съцяг наш шляг паборы усьцілае

Туды, дзе ў гучным грукаце пярунаў,
На зъмен пакоры й азікіх гвалтаў, заступае

Ўладар жыцьця—Ўсясьветная Комуна.
На бліск яе, на зоў, ад сну нас паўзьнімаўшы,

Мы ѹдом няўпыннымі, як хвалі мора,

У ёй аднэй мы бачым будучыну нашу,

Аб ёй аднэй няўмоўчна мы гаворым.

БЕЛАРУСКІ НАРОД

Пасьвячаю Ў. Ігнатоўскаму

Ён жыў прыгнечаным к зямлі
 І слухаў моўчкі съвіст савіны,
 А думкі чорныя цяклі
 Па ўлоньні съпячае краіны.

На галах шэрых вузкіх ніў
 Саха праводзіла разоры,
 І ў іх ён сълёзы ціха ліў,
 І ў іх захоўваў сваё гора.

Зъмяняўся год, ішлі ў чаргу
 Зіма, вясна, за летам—весень,
 А песьні цяжкую нудзьгу
 Лілі, як дождж, з іголак сосен.

Віселі коўдры чорных хмар,
 І неба сінь ў сабе хавалі—
 Праклёнам нейкім, трутай чар
 Імпэт, пазывы дратавалі.

Як вокам мерыў, як пагляд
 Празрысты вокал мог лажыцца,—
 Вісёу на крыжы ён расьпят
 І з сэрца сточваў сукравіцу.

Ў павеях ветру, у віхрох
 Сягалі стогны і пакута
 Па ўсіх закінутых куткох,
 Па кнеях съціснутых і скутых.

Але між гэтым пот і кроў,
 І стогн, і енк, і мукі жалю
 Даўгіх гадоў, цяжкіх вякоў
 З сябе адмічэнъне выплаўлялі.

З сакрытых стул, з нябачных шчэл,
 Што дзень мінаў—яно ўставала,
 І сотні душ і сотні цел
 Жалезнай сілай гартаўала.

Ад шэрдай стоптанай зямлі,
 Ад потам вылітага долу
 Пачаў сягаць да вышыні
 Парыў разбуджаны, вясёлы.

І з-пад навішага цымна
 Ўсачыў народ ў святле далечы
 Ды гук падаў: „Вось там яна,
 Краіна вольнасьці адвечнай!“

Падаў і рушыў ў грамадзе,
 Бы хвалі морам ў подух буры...
 І грымнуў гром яго падзей
 Ды зьняў з жыцьця выраз пануры

Яно ўсьміхнулася, як дзень
 На ўзьмежжы ўсёй доўгай ночы,
 І краю шлюбны перасъценъ
 І валь адзела падвяночы.

Гартуй-жа сілы, ўстаўши Съфінкс!
 Хай попел вецер вольны сее...
 Няволі доўгай рабскі чынш
 Зьнялі ўжо рукі Промэтэя.

Б 61426



І паліць жар яго агню,
Што з мук гвалтоўных выбіў крэмень.
Чырвоны золак таму дню,
Які зганяе ўзьвечны цемень...

Менск, 3/II-23 г. онк — бнмк от III

Ч А Т Ы Р Ы

Алзін, другі... чатыры, як алзін,
 Мігнулі яснай, зыркай бліскавіцай.
 І час жыцьця—гісторык-паладзін
 Ізноў чатыры новая страніцы
 Гісторіі краю ўзад перагарнуў.

І ў нудным шэрагу яе пісьма,
 Што тая ўсё-ж рука павывадзіла
 Страніцы гэтых, бы кроў-тасьма
 Эпоху новую сабой адкрылі,
 Якой дасюль ніхто ня бачыў і ня чуў.

Народ працоўны доўгія вякі,
 Няволю няньчачы сваю і краю,
 Размахам пруткім цвёрдае руکі
 На іх сваю свабоду адбівае—
 Будуе жыцьця казку дзіўную, як сон.

Няхай прышлец ад будучых гадоў,
 К жыцьцю свайму цярэбячы дарогу,
 Даткне пагляд свой да радкоў
 Ужо яму мінулага, былога
 І ўгледзіць вобраз чыннасьці пра-
 шоўшых дзён.

Ён ўгледзіць ўсё, бо стануць перад ім
 Агненнай, бурнай, зълітнай чарадою.
 Здарэнні тыя, што быцьцём сваім
 Краіну спаўшую вялі к развою,
 Да волі променнаї працоўнікаў волі.

Крыўёй аблітая, як жар, чырвоны,
Гады-страніцы бурай гарставала,
Праз зыркі ўсьпенены агонь
Радзіны съветлыя перапускала
Савецкай вольнай Беларускае зямлі.

Адзін, другі... чатыры, як адзін,
Ужо здалёк гавораць гучным яхам:
Глыбі, краіна, волі свае плынь,
Ляці к Комуне рэзвым птахам!

Менск, 29/XII-22.

СЕЛЬСКІ МІТЫНГ

Запоўнены стадол, як яблыку упасьці,
 Грамада прагнай варушыцца, шуміць;
 Пытаныне носіцца вакола, а што ўдасца...
 Што будуць тут прамоўцы гаварыць?
 Ці ўловіць што настроенае пільна вуха
 У прамовах тых, што мусіць скора пачынаць?
 Што скажуць скліканым аб сконе галадухі,
 Аб прадналогу, аб рэволюцыйным руху
 За межамі, аб тым, як землю падзяліць?
 Мо' новых йшчэ навін паслуҳаці пазвалі—
 Пара-ж бурлівая і віхрам ходзіць съвет,
 Авось цару, якому голаў абламалі
 А ўладу краем пераняў сабе савет.
 Мо' трэба ружжа браць і йсьці сваю краіну
 Ад новых воражных нападаў бараніць?..
 Напэўна будзе нейкая асобная навіна—
 Ня здарма-ж сход, як мора бурнае, кіпіць...
 Ня здарма гушча прагнай жаданьнем палкім
дыша
 І сотні ѹграючых маланкаю вачоў
 Кідаюць бліскамі праглівымі туды, к узвышшу,
 Адкуль кім сыпне зараз дождж завучых слоў.
 „Пашоў, вунь-вунь, як быццам ён!“ — прашло
стадолам
 І потым раптам зынік той зычны медны гуд...
 Й съціша глыбокая, нярушеная вакола,
 Скавала жданьнем гострым мітангавы люд.
 „Браты-таварыши! Сюды вас ўлада пасклі-
кала!“

Прамоўца голасна людзям пачаў казаць:
 „Краіну вольную, што панства разбурала,
 Павінны мы сумесна, разам аднаўляць“...
 І стройна з вуст прамоўцы словаы палкія
 прызыву,

Бы іскры зыркія, разносяцца наўкруг;
 І зноў стадол, прыўцішаны, прытоены, маўчлівы
 Ўшчынае гуць пад рупны, выбухнуўшы рух...
 І ў гудзе тым клякоча помста тысячнай
 грамады

Да тых, каму ўспадзе на думкі йшчэ калі
 Падняць руку узбройную сваю ці мець панаду
 Зрушаць аднову роднай, вольнае зямлі.

Менск, 29/X-22.

БУДАВАНЬНЕ

То ня вецер у пушчы гудзе,
 То ня хвалі на моры бушуюць—
 То грамады працоўных людзей
 Сабе лепшую долю будуюць.

Ўкол руйнуюцца ўціску муры,
 Ападаюць жалезныя краты;
 Дні прыгонныя цяжкай пары
 Адыходзяць у вечныя страты.

А съядамі Комуна ідзе,
 Панаванье навекі будуе...
 І жыцьцё, нібы пушча, гудзе,
 І жыцьцё, нібы мора, бушуе.

Менск, 12/VI—21 г.

ЯНА ІДЗЕ

Яна ідзе

Магутным цвёрдым крокам,

Няспыннай сілаю разгону—

Закону

Вечнага развою падухільна.

Ня зъмерыць ходу яе вокам,

Ня згледзець ўзмахаў многамільных!

Яна ідзе,

Вадужная кіпучай працай,

Натхненънем ўзбўраная палкім,

Цвітучая душою і пастацай

Маладымі,

Агнявымі.

Глядзяць яе, як зоры, вочы

Ў прагалак высьветленай ночы,

Ў далечы ранняга съвітання.

Нясьціханьна

Калыша вір уздымных рухаў

Завірухай

Гнілы устой упартай цішы...

Яна ідзе,

Агнём пякучым знакі піша

На кожным кроку, што праміне.

І сіла ўжо ніч'я ня спыне

Да векаў скону

Яе рашучага разгону...

Яна ідзе

Ў зялёной пышнай руні,

Ў развойным шумным веснаходзе—

Настрэчу царственнай Свабодзе,

У обдым съветлае Комуні.

Зайдоў вясна-ея анон чэгнас
Іх лукі душацца ў камбі юлод У
Буданскіх і макіяпахі тихахваў
Вашчынка надоліх заскавае П

РАБФАКАВЕЦ-ВЯСКОВЕЦ

У вакно маленькае імжыць
Святло пахмурнае надворку,
І шарым выглядам глядзіць
Сырая цесная каморка.

Нясе смуродам цвіль і плесень,
Астыўшы печ ўжо тыдняў з пяць,
Пацёкаў брудных вільжны дэсень
Выводзіць рэзкую пячаць.

Прамозглы дух—калеюць рукі,
Здаецца, к печы-б прытуліць...
Ня лёгка мудрыя навукі
Ў жыцьці бядацкім прыдабыць.

На раз, на два ўстаюць пытаньні,
Ці хопе сілы дацягнуць?
І млюсна-цяжка разам стане,
І дні, як месяцы, паўзуць.

Ўваччу пярэсьцяцца радкі,
Ня йдзе у голаў сэнс таемны,
Кіўком павабнае рукі
Утома знак дае прыемны.

Пайсьці за ёй—вярнуць назад,
Закінуць цягу к ведам-знанью?
О, не! Цярпець лепш буду ў
дзесяць крат,
А ўсё-ж дайду свайго жаданьня.

Зънясу агонь я з высяй горных
У долы ѿмныя нізін,
Ўвалълю цярпеўшым і пакорным
Пазываў съветлых бацыльлін.

Дзе сон бацькоў хаваў нядолю.
Дзе змоўк дзядоў пладзіў прыгон,—
Разъвею я па вольным полю
Жыцьця съядомага агонь.

Па вузкіх межах пройдуць чынна
Да плёнаў ядраных жняцы,
З вясёлай песніяю дзяўчына
Складзе багатыя капцы.

Струною роўнаю прарэжа
Маўклівы кут равун-цигнік,
Бярлог абудзіцца мяdzьвежы
І ў багне згіне лесавік.

Над дахам хат, над замрокам вечным
Затуліць смольны дымагар
Яскравым променем стосьвечным
Электры яркае ліхтар.

Багатым полагам разъляжа
Пад цяжкім дзятлікам мурог;
Якая-ж здань мне перавяжа
К навуцы гладзь крывых дарог?

Хто ў сэрцы носіць ценъ надзеі
На цяжкі гнёт маіх умоў,
Хто хоча зыркім сонцевеем
Асьветліць лік старых багоў—

Той зломіць наглае увер'е,
Той скрытны сподзеў разаб'е
Аб сталъ напружнага намеру,
Што я ўзахоп узяў сабе.

Знайду я сілу, стане гарту—
 Їх мукі доўгія далі—
 Працоўнай здольнасьцю упартай
 Вярнуцца з ведамі к зямлі...
 Утома знак дае прыемны
 Махнуць рукой на гэты шлях,
 Але я цвёрды! І дарэмны
 Прашкоды ўсе—спыніць мой гмах..

Э́ніс — яткі візваць до тадынс
У долям помынаваць ю зему хі
Узвалу юздзенка фе пануюць!

МАЯ СТЫХІЯ

У буры, у навальніцы,
У громе, у бліскавіцы,
У сіберным гуле
Бетранае сілы,
Ухваляваньні мора,
У калыханьні бора—
Многае мне міла,
Многае мне блізка!

Усё вакол трасецца,
Усё кудысь нясецца,
Ломіць і зынішчае
Вокала прашкоды.
І няма ні званьня
Сілам тым стрыманьня,
Як яны гуляюць,
Як яны бушуюць...

Хочацца пусьціца
З імі мне ѹ пазбыцца,
Што я чую, бачу,
Ведаю і знаю.
І ламаць паломам
З ветрам, з бурай, з громам
Ўсю бяду людзкую,
Што ѹ жыцьці пануе
З краю і да краю...

ПЕРШАЕ МАЯ

Першае мая,— то дзень вызваленъня!
 Слаўны ваяка прад бойкай гарачай
 Сілам падцятым, жду́чы аднаўленъня,
 Цяжкім змаганьнем яго абазначыў.
 Ў цемні няволі, у муках балючых,
 Съветлаю плямаю ён выдаваўся,
 Прагнучым волі, да волі ідучым
 Воклічам гулкім здалёк адгукаўся.
 Бойка ішла, адмяраліся ўступы
 Маєм чырвоным ад году да году;
 Гушчы працоўных, ваяцкія купы
 Мерылі крокі да съветлай Свабоды.
 Бліжэй ды бліжэй— здалёк маякамі
 Звалі пярэднія задніх на съята,
 Съцягам чырвоным, як птушка крыламі,
 Май трапятаўся над беднаю хатай.
 Выдмы глыбокія вечных устояў
 Вокал глядзелі нязрушнасцю чыннай,
 Ў хвілі, калі расьцілалі сувоі
 Радзістых палоцен ваякаў дружыны.
 Буйнаю рагаю, порсткім струменем
 Выліўся імпат натхненны ў паўстаньне;
 Май урачыстым пранёсься праменънем—
 Шлях да Комуны з-пад цьмы растуманіў.
 Гордымі крокамі, вернай ступою
 Летась, сягоньня і ў часах прыдучых
 Першае мая— працоўных сабою
 Будзе бадзёрыць, ўсё ўперад вядучы.

РОЖА

У саду ірдзіцца чырвань рожы,
 І сад зялёны па-над ёю
 Сваёю рутнаю шатою
 Уклоны ветлыя ёй ложыць.

Лісты шапочуць, як павеев
 Нячутны ветрык з вольных ніў:
 „Як дзіўна, рожа, чырванееш,
 Бы кроўю хто цябе ablіў“.

А рожа гоман лісьця чуе
 І шэпт адказны падае:

„У адзежы вогненнай маей
 Сапраўды кроў ваяк існуе.

У доўгай бойцы іх мільёны,
 Пасъцёкшы кроўю, паляглі,
 А я кроў выссала з зямлі
 Сабе на колер на чырвоны.

І новы цуг ваяк прыходзіць
 Братом пагінуўшым на зьмен,
 З маёю кветкаю узводзіць
 Комуны съветлай вечны дзень“.

ВЕЧНАЕ

Уперадзе съвецяць агні—
Лашчаць праглівыя ўзрокі,

Надзяцы!

Чорныя цяжкія дні

Дзесьці далёка-далёка

Ўзадзе.

Думак рашучых пласты

Скрэплены кроўю, жалезам

Зывіты.

Сочаць руінай масты,

Шлях да ўзвароту адрэзан—

Квіта!

Стальлю расплаўленай гмах

Скрэпім. Палкія душы—

Гартам.

Хто перапыніць наш шаг,

Толькі паходняю рушым

Ўпарта?

Сілы ўжо гэткай няма,

Радаў ніякіх ня стане—

Годзе!

Ў съвеце грамада сама

Волю ў жыцьці-акіяне

Родзіць.

Полымем зыркіх агнёў

Ў далі блакітныя мкненьні—

Стрэлам.

Шэраг наступных вякоў
 Съветлай Комуны квяценьнем
 Ўбелім.
 Чорныя, нудныя дні
 Цемрывам вечным паталі
 Ў нетры...
 Вышай, уздымней грымі,
 Гымн Інтэрнацыоналу,—
 Крэпні!

Менск, 12/XII-23 г.

Х Т О М Ы?

Мы—сыны

Новых дзён!

Мы прарокі—ваякі за волю.

Пяруны

З бліскавіцамі значаць наш шлях

Ад нядолі мінуўших вякоў

На чырвоны лунаучы съцяг

Усясьветнай Комуны.

Нас вядзе

Да яе нястухаочы імпэт адлагі,

Як пяўца—слухаць гучныя струны

Няўміраючай сагі,

Як съцярпейшага муکі ад смагі

К вадзе.

Цьвёрды грунт

Нам вабіла па шляху цярпеньне;

Дакранёмся нагамі—ўлягае каменьне,

Ночы змрок разълятаецца чорны

І гуляе прасторны,

Вялікі, упорны

Наш бунт

Дзе відаць,

Дзе стаяць

Векавыя устоі няволі,

Дзе яе уміраюць ахвяры,—

Туды шлём

Буру ў гром!

Без спагады—патолі

Аddaём мы заслужныя кары.

Мы—сыны
Новых дзён!
Съветлай долі працоўным—тварцы.
Мы Ўсясьветнай Комуны ганцы—
Вястуны!

Менск, 9/V—23 г.

БУДАВАНЬНЕ

Зълітна, згушчана, зъяднана,
Як цамэнтам, прагным пэнтам

Да змаганьня,
Будаваньня

Скалыхнулася грамада

Промэтэем—

Вяліканам!

І кранула

З громам, гулам

Нястрыманым

Вадаспадам,

Паднялася

Пяруновай агнявеяй!

І ўздыбіла

Перад намі

Прытаёнае вякамі—

Трохвярстовымі хібамі

Хваляй ўзбуранае мора...

Вочы ўгору!

Гучней стукі!

Зълітна, згушчана, зъяднана

Пад націскам вяліканы

Стогне-рвецца слой цалінны

Векавечнае дзяніны

Загартованым нарогам...

І грымоча бурна, строга

Раскалыханай грамады

Падлятаючае рэха

Волютворчага пасъпеху.

Непарухныя пасады
 Нікнуць, гінуць, прападаюць...
 Толькі вогнішчам палаюць
 Разгарачаныя вочы!
 Ды ляскоча
 Молат важкі сілай грому...
 І съмлюцца маладому
 Аднаўленню,
 Будаванню
 Сонца яснага праменіні
 Й зор бліскучас мірганьне.

23/IV—1923 г.

* * *

Над шумным палацам, над курнаю хатай,
 Над вуліцай цеснай, над полем прасторным
 Вяшчун праляцеў,—агнязыркі, крылаты,
 Здарэньяняў вялікіх нязъменны дазорны.
 Бурлівага лёту съяды незъмярымы,
 Бязмоцным жыцьцё супыніць завіруху!
 Палае агнямі абшар прад вачыма,
 Калоцяцца палі ад бурнага руху.
 Угору высока, да фарбаў блакіту
 Нямоўчнага рэха шыбаюць прыбоі;
 Адвечная мука няволі—разъбіта,
 Паломаны веры заўзентай устоі.
 Ракетаю зыркай бліснулі імкненныі,
 З сярпом скрыжаваўся пахілены молат,
 Вялікасьць сусьвету ў косьмічным спляценыі
 Спусьціў да зямлі разъяволены волат.
 Мільён у адным і адзін у мільёне
 Закрэплены гартаам завабнае мэты.
 З грашымі багач, валадар у кароне,—
 Ўрачыстыя песні для вас перапеты!
 Глыбока зіяе бяздоњне правалу,
 Апушчаны нізка пад сонцам завесы,
 Дымучай слатою вам выглядзяць галы,
 Над днямі былога лёс хмары павесіў.
 У вулках мястовых, над вёскай прасторнай
 Лунае нязъменна ў мірганьні бліскучым
 Вяшчун агнязыркі—свабоды дазорны,—
 Працоўных людзей да Комуны завучы.

Пілорумыя пасалы.

Накруд — інудь, працядаючъ.

Толькі вогнічам пасаючъ.

БЕЛАРУСКА

Як ідзе —

Шнур кладзе

Лёгкае хады.

Роўны стан

Увабран

Стужкаю ўсягды.

Сьвежы жар

Крые твар —

Съвеціца пагляд.

Валасы

Ў дзъве касы

Спушчаны назад.

Паглядзіць —

Адарыць,

Сэрца ўскальхне.

Падыйсьці

Ў пачуцьці

Да яе кожны мкне.

У руках

Рэзвы мах,

Праца, як гульня.

Ці з сярпом,

Ці з цапом —

Ўсё пяе яна.

Ні жуды,

Ні нуды

Ў песьнях ня чуваць.

Сонца, квет,

Цэлы съвет

Рада-б абнімаць.

Кожын верць
 Паглядзе́ць—
 Погін каласоў.
 Сіла, рух,
 Вольны дух
 З поля ды лясоў.
 Хто маляр
 Яе чар,
 Строю, пекнаты?
 Край з вякоў
 Мужыкоў,
 Беларусь—то ты!

Капыль, 16/IV—23 г.

ПРАЦА

Зірні,
 Як вакол
 Процьма кол
 Нясупынна,
 Стройна, чынна
 Ўюць кругі
 Чарадою.
 Шасьцярні
 Мятусяцца,
 Імчацца
 Страблою
 Пасы.
 Галасы
 Рабочых
 Пры рабоце
 Ў траскатні,
 Ў браскатні
 Ня чутны—
 Мруць яны
 Ў духаце,
 Ў стоме, ў поце.
 Лезе ў вочы
 Пыл, смрод.
 Учарод,
 Як звясьці
 На пагляд,—
 Упярод
 І назад,
 Упадрад

Шэсьць радоў
 Панахіленых съпін.
 Як адзін,
 Колькі сот
 Чалавек
 За парухам
 Машын
 З заміраньнем
 Дыханьня
 Сачаць...
 Малаты—
 Тук-грук
 Тра-а-ты—
 Грукацяць.
 Сюд-тут—
 З кута ў кут
 Прабяжыць,
 Паглядзіць,
 Майстар—цэх;
 Яго бег
 У адно
 Валакно
 Ніжа, ўе
 Нясустрыманы рух.
 Ззы-ы-ух!
 Гры-ы-ры!
 Шасьцярні,
 Мянтухі...
 Навакол
 Процьма кол
 Ўюць кругі.
 Іх бягі
 Сачаць сотні вачэй;
 Сотні-ж рук

Ладзяць стук

У гармонь..

І гартуе агонь

Грозных ломнаў-пячэй

Працы пільнай вытвор,

Яе гмах, яе спор!..

Капыль, 15/IV—23 г.

ЧЫРВОНАЯ „РАДЗІМА“

I

СЛУЧЧЫНА

Пасьвячаецца Язэпу Дыле

Распасыцерлася раўнінаю,
Стройнаю распрасталася...
Беларускаю Украінаю
Не здарма ўсё-ж назвалася.

Лугам-поплавам мурожнымі,
Полем-нівамі ўроднымі,
Як сялянкаю заможнаю,
Пазіраеш ты, родная.

Паглядзець скроль—неасяжная,
Вісьне неба—паземамі,
Шмат палеткі твае ўражая
Абсякала рука крэменем.

Йшлі грамадамі нязълічнымі
Белапанскія коньнікі,
Руйнавалі нашчэнт, нішчылі
Хаты, поле і хвойнікі.

Дымам-полыменем курылася
Праца цяжкая, чорная!
За свабоду шчыра білася
Вёска скроль—непакорная.

І крываваю мяжынаю,
І крываваю стужкаю,
Пан граніцу ды раўнінаю
Пralажыў наўсьцяж Слуцкаю.

„Не загоіцца, не, шарай
Беларусь бальшавіцкая;
Пакараў яе бог карамі¹
За бунтоўнасць мужыцкую“.

Гэтак думалі, так радзілі,
Але думка—дарэмная!

Зноў адыме, што пакрадзена
Наша Случчына зрэбная.

Працай цяжкаю сялянскаю,
Працай ўпартай—рабочаю,
Яна гоіць зъдзекі панскія,
Выжывае аброчанасть.

Уся садамі поўна, бэрэмі,
Поўна жытам, пшаніцаю,
У наступнае йдзе з вераю,
Б'е адвага крыніцаю.

Не загіне, ды ня вечнае—
Што ўрэзана, адлучана.
Будуць, будуць яшчэ зълечаны
Беларусь і ты, Случчына.

Слуцак, 18/III—1925 г.

II
СЛУЦАК

Прытуліўся, прылёг пад садамі,
Новых дзён—ды вякамі ждуучы.
А цяпер вось старымі дамамі
Мову іншую кажа Случы.

Ад князёў, ад паноў, ад няволі
Успаміны—гіньце ў пустэчы!
Не, ня будзе, ня будзе ўжо болей
Аб пары тэй ягонае рэчы.

Над будынкамі шэрымі съцяг
Сьвету новаму значаць—цуды;
Разълятаюцца пекныя сагі,
Звоніць гымн працоўнаму люду.

Ядранее, як лес, жыта ціха,
Нахіліла калосьце ўдала...
Стараадаўняя можа ткачыха
Селяніну волю прыткала?

Хай гудзяць щэ званы на званіцах
І спакусаю крыж у вочы;
Марсэльезе ужо ня зглушкицца,
Беларускай ужо ня змоўчаць.

Ад усходу на заход далёкі
Яе вокліч звоніць завуча:
Сустракай, Слуцак, новыя векі,
Шумі радасціней рэчкай Случчу.

СУЧАСНЫ БЭРЛІН

I

З НАДВОРКУ

Ня зъмераць вокам шырыні,
 Даўжкоў паглядам не акінуць!
 Куды ні глянь—пагляды гінуць
 Ў яго цяжкой велічыні.
 На мерку зроўненых муроў
 Ўстаюць крутыя рэбры дахаў,
 Іх вежы, лёгкія, як птахі,
 Ўздымаюць лес сваіх галоў.
 Для стыкаў вуліц, ля пляцоў
 Сягаюць к небу кірхаў шпіцы,
 Ў прастор паветра, ў бляск зарніцы
 Нясуць шум грэшных гарадоў.
 Уверх, уверх! Бо душны дол
 Ў разрэзах цесных, вузкіх вуліц
 Жыцьцё разьюшанае туліць
 Каменнай цяжкасцю вакол.
 Як бурны вір ў глыбі зямлі,
 Яно гудзе, ўсягды ў бясьсільлі
 Развібіць каменьні, што здавілі
 Яго і выйсьце заляглі
 Гудзе й шуміць! і каб прарваць
 Утомны скрэп, яно віруе,
 Нібы кудысь ўцячы мяркуе—
 Прасторам, волей падыхаць.
 Туды ўцячы, дзе шчэ ня лёг
 Напласт каменьняў і цамэнту
 І дзе-б яго разгону—пэнту
 Ніхто стрымоўваці ня мог.

І, здэцца, вось агромны рух
 Між шэрых съцен дамоў-грамадаў
 Шугне паводкай, вадаспадам
 І змые загарадзь наўкруг,
 І з дыму чаднага, з цяжкой
 Затулы вуліц, камяніцаў
 Раздолыным гмахам паймчыцца
 Ў зялёны луг, на рунь палёў.

Бат-студзень быў жондэю ёсцелі.
 Хал нам да гэтаў дніў-дніў.
 І з піскечнайшай, яблукай, /
 Багудземой, я ляцвонію ўпірі! /
 І з-за сцягненых гарадоў-гарадоў/
 Дроздоватыя вартаўцы-вартаўцы
 Жондэю-жондэю ёсцелі.
 Такое до ўзвышшы ёсцелі. /
 Ужко бы худыя алох-вілокі?
 Жыльцы ўсяго адрэзінчыка
 Хондэю-хондэю ёсцелі.
 На гарты ўсіх ёсцеліх-ёсцеліх
 Як ве ѿй, па ўсею ўсю
 Нажерас за ўнікаге глоріясе.
 Гадоўшы ўсіх іх за разнина
 Дзе тэр засоў даўтік і кабакілі
 П'ятка ўсеўжана калікілі
 І сямі даўнінкілі!
 Сядзіце ў гіх, ход падоўшы
 Лед убраны лябочнікі ліхолі
 І сямігі юношы-юношы крамаш
 І мучыцца ўсе-таксі, і селяні
 Ласцілі ўсе-таксі, і селяні
 Вінакіх усе-таксі, і селяні
 І Ѹдохвічнікі, мечнікі
 І Ѹдохвічнікі, мечнікі
 І Ѹдохвічнікі, мечнікі
 І Ѹдохвічнікі, мечнікі
 І Ѹдохвічнікі, мечнікі

Патве
УНУТРЫ

Ідзеш ты ім, глядзіш наўкруг—
 Съляпіць багацьце твае вочы.
 У час спачынку, у час рабочы—
 Людзей лядачых гулкі рух.
 Ядвабы, золата і пух,
 Мяхі, моноклі, дыямэнты...
 Пакроі вонратак к момэнту,
 Кафэ, салонныя акцэнты—
 Давольства збытчнага дух...
 І помеж тут, з дню ў дзень, аднак,
 Ў благой паношанай адзежы
 Пакорна моляць даць на ежу,
 Хоць колькі-небудзь, хоць мядзяк.
 Ня так даўно былі яны,
 Як мае быць, пры цяжкай працы,
 Пасьля за панскае багацьце
 Сабралі ўсіх іх для вайны,
 Дзе пяць гадоў другім ў карысьць
 Братоў зарубежных зынішчалі.
 І самі дзе папакідалі
 Здароўе й сілу, каб рабіць,
 Каб працай ўласнаю ізноў
 З сям'ёю ўпрогаладзь карміцца...
 І мусяць вось цяпер ў сталіцы
 Прасіць падмогі ў багачоў.
 А там, ў бакох, па вулках ўсьцяж,
 На трохкалёсных лісапэдах
 Ад ранку возяць без абеду
 Хлапцы чужы тавар—багаж.

Між вокан крам, дзе роскаш скроль
 Завабай вас абманнай дарыць,
 А там—рабочы бедны, худатвары;
 Ен ў злосыці ўвесь, як ліст, дрыжыць,—
 Бо ўсё жыцьцё—за цяжкай працай,
 А сам з сям'ёй—ў парваным плацьці
 Каў ў новым мог бағач хадзіць.
 Да што каму бяды другіх,
 Багатым—бедных недастача?
 Хай сам працоўнік шлях адзнача,
 З уціскаў выбрацца тугіх.
 Багатых съвята—поўны рай;
 Іх час цяпер пакуль ўрачысты...
 І горад, волат буйністы,
 Чакае-жджэ, што скажа край...
 Што скажа рух тае душы,
 Якую ў змучанай Гэрманьні
 Уздым наябрскага паўстанья
 Яшчэ належна ня рушыў.

Бэрлін, 1922 г.

Між боків кіл
Заднім склоам

Задній бе зібраны
Лінія відкриты

Лінія відкриты
Лінія відкриты

Лінія відкриты
Лінія відкриты

Лінія відкриты
Лінія відкриты

Лінія відкриты
Лінія відкриты

SIGESALLEE—АЛЕЯ ПЕРАМОГІ

Шырокай стужкаю яна
Кладзе разгон праз Сад Зывяроў—
Ад съценаў вулічных муроў
Да' Königsplatz'у палатна.
Пад шатай ветлівых дзярэў—
Дубоў вяковых, ясеняў і ліп,
Што побач робяць да ёй лёгкі згіб,—
Стаяць рады мэрмуравых цароў.
І з іх вачэй, з маркотных твараў іх
Глядзяць здарэньні тыя, што былі
У жыцьці-быцьці нямецкае зямлі
У часы мінуўшчыны, з вякоў быльх.
І ў кожнай складцы царавых маршчын,
У замерлых бліках хворых іх вачоў
Глядзіць намер крыававы палачоў:
Знайсьці канцы няведаных прычын,
Якія рэзкім махам съцялі ход
Жыцьця ў няволі, ў горы і бядзе,
Наўпроць якому новае вядзе
Паўстаўши, ўзыюшаны вакол народ.
Але што дзень, то болей вісьне смущъ
На твары грозныя цароў-ўладык,
І вочаў іх захмураны азірк
Бязмоцны ў сэнс сучаснасьці зірнуць.

Бэрлін, 1922 г.

IV

IM GRÜNEWALD—У ЗЯЛЁНЫМ ЛЕСЕ

Я стаю, заварожаны шумам лясным,
 І гайдаюся ў рыхт па кірунку дзяроў,
 Што схіляюца нізка пад ветраны ўздым
 Да абголеных 'шчэ нізкарослых кустоў.
 Праз кароны з калюк сее сонца прамень,
 Як праз рэшата, сыплецца ўніз на мяне,
 Быццам ў душу стараецца глянуць мне дзень,
 Поўны дыху жыцьця, якіх шмат на вясьне.
 Піскам рэзвым з вяршын стройных, гладкіх сасён
 То адтуль, то адсюль пташкі съпей падаюць
 І ў музычнасць ад шуму жывую гармонь
 Мэлёдыйнай струёю між дрэваў ліоць.
 Дзесь здалёк—чуць даходзіць ка мне ў шуме хвой—
 Горад-волат ў каменным закуцьці гняцьця
 Ня спыняе ўздымаць рух агромністы свой,
 Рух людзкога, як мора, жыцьця.
 Рэзкім. сывістам гудок ад заводаў наўэрэз
 Цераз дахі дамоў, праз узышаны пыл
 Мчыцца роўна і проста кірункам на лес,
 Колькі мае для лёту з прыроды ён сіл.
 Ў гэтым гудзе яго адчуваеца штось,
 Чаго шолам лясны ня зглушае сабой,
 І што ў душу маю прабываеца скрэзь
 Ды ўздымае у ёй гардзялівы настрой,
 Вера ў палкую творчасць працоўных людзей,
 Для якіх покуль сонца і лес—чадны дым
 У заводах, але каму хутка ўжо йдзе
 Час другі, час інакшы зусім—

Такі час, калі лес будзе песьні гусьці,
 А праменьні вясновага сонца зіяць,
 Каб заўсёдную весну ў ягоным жыцьці,
 Неабмежнай свабодай ўбіраць...
 Я стаю заварожан шумлівасьцю дрэў,
 Пазіраю уверх, дзе плывуць аблака,
 А тут душу гартуе галосны напеў,
 Што шле чадны завод праз гудзеньне гудка!

Бэрлін, 14/IV-22 г.
 Grunewald.

Адносіца санксао ү кінчын палюди
кмын.—

Көзің үштән кримтолеский шоу аялбасын
снақы толып тұнтынан атақтың әле-

ДЭЛЕГАТКА

Дэлегаткай вясковаю?—

Чаму-ж не—сход намечвае!

Трэба йсьці жыщыцю новаму,

Трэба йсьці насустреч яму!

Прыкрапіліся цёмныя

Да кудзелі да кужалю,

Век сядзелі бязмоўнымі,

У бядоце зъядужалі.

Да політыкі—дзе табе!

Гэта рэч—не жаночая.

Толькі з кухняю, з дзеткамі,

Толькі к хаце прыўрочана.

Зацірала натужная

Мізгатня кожнадзённая;

Вазганіна лапцюжная,

Калатніна суконная...

А цяпер, годзе, будзе ўжо!

На пущіну шырокую

Стаць кабецине суджана...

Покуль быць збоку ёй?

Што цярпела—ня здарма то,

Крэпла ўсё-ж пераконанье...

Рэволюц'я пажарамі

Папаліла спаконнае.

Рачаіснасьцю новаю

Час пущіну адмечвае...

Дэлегаткай вясковаю?—

Мне адказвацца нечага!

Такі час, калес будзе настое рузыць
А прыменны вясновага сонца зянь.
Каб зачевалую весну ў ягоным жыць.

НАД ВЯЛІКІМІ МАГІЛАМІ

(Памяці Кароля Лібкнэхта і Розы Люксэмбург)

Хто не адчувае нараджэнья новых азён?

Гэткіх мала.

Іх не павінна быць зусім...

Дрыжыць, трапечацца ўесь абшар зямлі.

Хістаюцца гнілыя падпоркі гібнучага стану прыгону. Рушыцца стары съвет нядолі і муکі, съвет гвалту і зъдзеку, съвет зрады і пагарды.

Адбываецца сканчэнье старога, аджыўшага съвету.

Здаўных-давён спрарочанае, спакон вякоў падсъвядома адчуваанае.

Але бяз зыку анёльскіх труб, бяз прыходу Езуса.

Стогне зямля, і тысячагалосым громам, на стухаючымі мэланкамі ракаціць узънятая наўала, і хлешча-разъліваецца бура-паўстаньне.

Хто гэтага ня бачыць?

Такіх няма.

Такіх, хто-б ня бачыў нараджэнья новага жыцьця,—

Такіх няма!

Вялікае нараджэнье вялікіх падзеі захапіла ўсіх і ўсё.

Хто пяе ім літаньне, хто съяткуе ўрачыстасць, хто ад іх бяжыць, як утрапёны, няпрытомны.

Чырвоным праменьнем пажару заліўся не-басяжны пазем,—гарыць неба, гарыць зямля.

Адбіваецца съяцло ў кіпучай, палаючай
крыві,—

Крыві чыстай, крышталёвай, што вытачылі
палкія постаці натхненных, загартаваных зма-
ганьнем за комунізм ваяк.

Яе рубінавыя пырскі паднімаюцца да сі-
няга зэніту небнай вышыні і зъліваюцца ў
разьвеянных рагах косьмічнай яскравасці, у
танклявых валаонцах зорнага мігаценьня.

Хтось тчэ з іх чырвоныя, ірдзістыя палот-
нішчы, хтось з іх выкроівае яскрава-чырвоныя
съягі.

Чырвоны съяг—з крыві ваяк, прапаленай
сонцам.

Каты, каты!

Шалёныя, дзікія!

Вам хочацца болей ды болей крыві пра-
доўнікаў—

Пеністай, гарачай, ап'янняючай?

Кроў дражніць вас,

Вас дражняць чырвоныя съягі?

Вы хочаце затуліць праменісты лік расквіт-
неўшай Свабоды?

Магутнай сілы віхры руйнуюць стары съвет,
ломяць яго падпоры, заставы, палі, а ў замен—

Мільёны галасоў з шырока адчынетых гру-
дзей спрададжаюць нараджэнъне новага, воль-
нага жыцця гучным Інтэрнацыоналом.

Кароль Лібкнэхт, Роза Люксэмбург!

Празрыстым адбіткам у вогненным промені
глядзяць іх мужныя блікі—

У даль бесканечных дзён новага жыцця—

Да пасаду Комуны.
 Хто кажа, што іх няма?
 Хлусы, зраднікі!
 А хто-ж уперадзе гэтых тысячі мільёнаў,
 якія зъяднанымі, засуцэленымі радамі нясуць
 на сваіх плячох съветаблісную перамогу?
 Насустрach нараджэнню новых дзён?
 Кароль Лібкнэхт! Роза Люксэмбург!
 Вялікія мерцьвякі і вечна жывыя!
 Неабачным дыхам у хвалях эфіру лунаюць
 электроны рэволюцыйнага пэнту.
 Тачэце мячы, гастрэце пікі! Гартуйце сэрцы!
 Зьбірайце адвагу! Мацуйце рады!
 Гэроі паўстаньня!
 Вас завуць
 Часы нараджэнньня—
 На вялікіх магілах вялікіх ваяк—
 Панства Комунізму!

УРАЧЫСТАСЬЦЬ

Улыбнувшись — и по кругу:
У деревьев небо засыпается,
На дубраве листья — золото —
Сребрьем променял дубравой.
У заборов винограда
Стоят гряды — саженцы, кусточки,
И заморы у заборов настали
Румянствия аистовых.
У красок, шоколада — склон
Мороз синий — в рожистой
Ниши трав, никих зарев,
Фуларк звездо чистый.
И ш. песни — и ч. звуки
Благодаря не-вкусам —
Намор склоня — морковь калитка
Мороди восхло — синий.

Капитан Б. К. Гайдук

ЖЫЦЬЦЯ

Узышоу месяц і поўкругам
У цёмным небе засьвяціўся,
Па дубраве і над лугам
Срэбным променем разъліўся.

Ў зачарованым адзеньні
Сыпіць трава і сьпяць кусточкі,
І замёрлі ў шалясьцеўні
Руцяністыя лісточки.

Ўкрадкай, ціханька гамоне
Мовай сьвежай і рачыстай,
Нібы грае, нібы звоне,
Ручаёк вадою чыстай.

І ні песньні, і ні зыку
Круг-вакол не раздаецца.
Нямой сьцішы зыркім блікам
Месяц весела съмяецца.

Капыль, 31/X-1912г.

НАЧНЫЯ ЧАРЫ

Сыціш пануе наўкруг,
 Ўсё замоўкла і сьпіць;
 Толькі месячны круг
 Ў сінім небе гарыць,
 І чароўны спакой
 Залягае кругом:

Штось шапоча з кустом
 І гуляе з травой;
 А ў празрыстай вадзе
 Ручайкоў і балот
 Байкі-казкі вядзе
 І цалуе чарот.

Маніць з глыбі вады
 Ўсіх русалак-дзяўчат,
 Каб на твар іх бляды
 Кінуць ласкі пагляд,
 Абмяняцца з якой

Мілым ўзрокам вачэй,
 Прытуліцца шчакой
 Да холодных грудзей...

Далей съцеле ён ценъ
 Ад калматых дзярэў,
 А на кол і на пень

Белы насаў уздзенеў...
 Ўверсе-ж збоку яго
 Цеснай роднай сям'ёй
 Зоркі з неба ўсяго

Міргацяць над зямлёй.

Ўсё-усё на зямлі
 Ў начных чарах жыве,
 Няжывое здалі—
 Весяліца, пяе!

Жлобін, 17/IV-1910 г.

І лыць хана від супутніх вінчан
 Я лыць хана Ганнібала вінчан
 Жыць, бо він вінчан
 виное вони є кінчовт женанеа! П
 Багчы вінчанеа! Кінчанеа! К
 На талантах вінчанеа! Кінчанеа!
 Гінчанеа! Кінчанеа! Кінчанеа! Кінчанеа!
 Што ушанжонкі вінчанеа! Кінчанеа! Кінчанеа!
 інчанеа! Кінчанеа! Кінчанеа!
 Я з даків гукук інчанеа! Кінчанеа! Кінчанеа!
 За здійною вінчанеа! Кінчанеа! Кінчанеа!
 Ап дікі шансу вінчанеа! Кінчанеа! Кінчанеа!
 Жалі! Кідів нікія вінчанеа! Кінчанеа!
 Хану жыті, інчанеа! Кінчанеа!
 Аху прынчанеа! Кінчанеа!
 Грабоўнікі хан—інчанеа! Кінчанеа!
 Баскініні! Кінчанеа! Кінчанеа!
 Кінчанеа! Кінчанеа! Кінчанеа!
 Усе вінчанеа! Кінчанеа! Кінчанеа!
 Всіх вінчанеа! Кінчанеа! Кінчанеа!
 Всіх вінчанеа! Кінчанеа! Кінчанеа!
 Всіх вінчанеа! Кінчанеа! Кінчанеа!
 Всіх вінчанеа! Кінчанеа! Кінчанеа!

ІЗНОЎ ВЯСНА

Ізноў вясна, зноў зелень руцяне...

Ізноў вясна, і сэруца прагай млее,

І сэрца ў грудзях палыхае...

Ізноў вясна, ізноў сіяе

Праменем творчым з неба сонца,

І смага тне душу бясконца,

Үздымае цягу буйна жыць—

Змагаща з ворагам, тварыць

Расквітшай сілаю, мяцежнай,

Зънішчаць адвечныя прашкоды.

Ізноў вясна, ізноў свабоды

Істота прагне маладая

І думкі разістыя кідае

Насустроч светлай палкай волі...

Ізноў вясна, ізноў мне поле

Нячутны окліч пасылае:

„Прыходзь сюды—цябе чакае

Наліты кубак жыўнай п'яні,

Які ты вып'еш на спатканыні

Шчасльвых хвіль твайго быцьця...

Руцяных ніў маіх дзіця—

Поэта вольны, гаманлівы“...

І йду я горды ды зухлівы

Вясну-чароўніцу спаткаць,

Каб з ёю, пахкаю-шумлівай,

Жыцьцё самотнае зьвязаць...

— якінінде молада
— якінінде молада
— якінінде молада
— якінінде молада

Я ЖЫЦЬ ХАЧУ

Я жыць хачу, як піць ад смагі;
Я жыць хачу, як сонца ў холад!
Я жыць хачу і повен прагі
Жыцьця, бо 'шчэ здароў і молад.

Бягучы час, дзянькі, хвіліны
На пальцы пільна я лічу,
І шкода кожнай мне часіны,
Што ўжо прашла, бо жыць хачу.

Я ў даль глухую пазіраю,
За зданьнем выдумным лячу,
Аб днёх шчасльвейшых гадаю
І жду іх, жду, бо жыць хачу!

Хачу квятоў, хачу вясельля,
Хачу прыгожых аброзоў,
Любошчаў палкіх, хмелю-зельля,
Забыўнай ласкі—кайданоў.

Ўсю зелень поля, съветласць сонца,
Весь пах квятоў, весь рэчак цёк
Вабраць ў сябе і ў іх бясконца
Купацца дні—ў съятло і ў змрок.

Каб знаць, што я жыву, як трэба,
Ня доўг, ня службу валачу,—
Я зораў бліск, прастораў неба,
Свабоды буйнае хачу.

Як вецер вольны, рэзвы, моцны—
 Па галу вольнаму лятаць,
 Хто жыць ня хоча—таго злосна,
 Таго бяссэрдана праклінаць.

Ўвесь страх, ўвесь сум аб часе съмерці
 Прад думкай съветлай распыліць,
 Душой шчасльвы, палкі сэргам
 Хачу я жыць, кіпуча жыцы!

Пецярбург, 30/IV-14 г.

Мілы мне бясконца,
 Любы тыя хвілі,
 Калі сонца ў небе
 Падыходзе к гаю,
 І ў абачным воку,
 Сінім небасхіле
 Ўкрадкаю Вэнэра
 З неба мне міргае.
 На лухох зялёных
 Траўка не шахнецца,
 Ветрыкам нізваньня
 Ніадкуль ня вее,
 Толькі, як ні глянеш,
 Вока дзе ня мкнецца—
 Жыта ядраное
 Вокал пала вее.
 А ў баку, пры гаі,
 Дзе лухоў граніца,
 Ліп, вярбін дарожка
 Зеленъю руця наї
 Закрывае сонцу
 Срэбную вадзіцу
 Ручайка, што мчицца
 Стужкаю зламанай.
 У паветры чыстым
 Ўеца над зямлёю
 І крычыць-галосіць
 Сваю песнью каня,

Быццам-бы з гарачай
 Шчыраю мальбою
 Просіць кагось ўчуці¹
 Яе крык-праханье.
 Паглядзіш вакола—
 Сіла маладая
 Ў стомленай істоце
 Ўстане-скалыхнецца,
 І ты рвешся ўгору,
 Рвешся гэтак к гаю,
 А парушыць з месца
 Не хацеў-бы, здэцца.

* * *

Мая хата—постаць нівы,
 Ўбранай жытам руцяністым,
 Гай зялёны і развісты,
 Гай высокі і шумлівы;

Луг, шаўковай ўсланы шатай—
 Траўкай рутнаю, паёмнай;
 Над ім—неба круг чароўны,
 Сіняй дымкай разапяты.

Мая песьня—шум вятрыскі
 Ў гэтym полі, ў гэтym гаю,
 Дае ад краю і да краю—
 Шум і гоман, шум і піскі;

Ручайкова пляскатаньне
 Аб каменъні, аб карэнъні
 Ў сваім шыбкім, бурным мкненъні,
 Ў сваім хуткім пасьпяванъні.

Мае думкі—блыскі сонца,
 Яго промень жыцьцяносны,
 Зор мірганьне, бісэр росны
 На квяцянаі на каронцы,
 Нязжытое праяўленъне
 Сілы творчай ў вечным лёце,
 Што захована ў істоце
 Размаітнага тварэнъня.

Біціца-Ды-Гародай
 Цічіраю малюю
 Просіць кагось учущ
 Іе крык-араханье
 Паглядзіш ваколе—
 Сла...

Белым матылёчкам,
 Лёгкім ды вяртлявым,
 Па зялёных травах,
 Па густых кусточках,
 Ў руцяных лісточках,
 Ясным днём і ночкай
 Я-б хацеў лятаці,
 Я-б хацеў лятаці!
 Ў вышы і над долам,
 Ўперад ды наўкола,
 З рэзвасцю вясёлай
 Я-б хацеў насіцца,
 Матылёчкам віцца.
 І ў квятох пахучых
 Мёдам саладжавым,
 К кропелькам бліскучым,
 К кропелькам расяным
 Я-б хацеў спускацца,
 Імі напівацца.
 А напіўшысь ўволю
 Ў рожы ды ў куколю,
 Ў паплавох і ў полі
 З ветрам калыхацца,
 З ветрам калыхацца;
 З ветрыкам нячутным,
 Ў промені мільгутным,
 Цёплым залацістым
 Над травою рутнай

Доўга аставацца—
Сілы набірацца.

Ў гэтых зьявах-цудзе,
Ў гэтым жыўным пудзе
Пакуль жыцьце будзе,
Я-б хацеў разъвіцца
Я-б хацеў разъвіцца

Матыльком вяртлявым,
Белым матылёчкам,
Ясным днём і ночкай,
Вечарам і раннем
Ў лёце нясьціханным.

Грыбоўскімі садамі
Ліжкімі садамі
Сажжавымі садамі
Задзінствіем у ўзімкі
Кленамі жалюдзі
Горічанімі садамі
Хвадутлівістотю фініківітэ
Алебін-шаке ў блюзах
Крылатай манікай гумарыстичнай
— кадодіаптэрыі-девіаторыі
У моры ядоўнікі
У моры ядоўнікі
Лягчэць, наспіца галісконія
Вакса, яздзіцкімі просцілі і лягчоні

— відповідь —

Сівер байдицьни

зятків спаках-нудзе

Я ЖЫВУ

Я жыву ў квятох валошкі,
 Ў съпелым жыце між дарожкі,
 У пшаніцы спалавелай,
 Ў грэчцы пахкай, ў грэчцы белай...

Жыву ў рэчцы, ў яе мкненьні,
 Ў лісьцях вербных шалясьценъні,
 У вятыску ціхавейным.

Я жыву у ясных зорах,
 Ў неаглядных тых прасторах.
 Што павісьлі парасонам
 Над квітучаю зямлёю,
 Нібы сходзячыся з ёю.

Я жыву у ясным сонцы,
 Ў яго променай каронцы,
 Ў яго сіле незъмяранай;
 У вясёлцы, ў зордарожзы,
 Ў іх нязъмераным разложжы.

Я жыву у шчабятанъні
 Пташак рэзвых цёлым раньнем,
 Ў шумным боры, ў калыханъні
 Дрэў стагодніх ў стройным гудзе.

Жыву ў кожнай зьяве-цудзе
 Няпрыкметным і бягучым
 Жыцьцятворчае прыроды,—
 Бо я сын яе свабоды
 Зоркабліснай і магучай!

Быліківдат жывеці і анатра
Літі вінчанікомеў ушуд
Вінчанікомеў мілі ба-хен
Літі вінчанікомеў я олов він

МАЯ ДУША

Ў маёй душы—любові мора
Да вас, зялёныя гай,
Да вас, міргаючыя зоры,
Да вас, захмарныя краі!

Вялікай сілай съветавою
Мая істота ўся гарыць,
І прагне сэрца маладое
З прасторам вечным крэпка зьвіць.

Бо тыя дзівы, тыя чары,
Якімі поўна неба сінь,—
Па ўсім разгорнутым абшары,
Куды паглядам ты ня кінь,—

Трывожаць душу, родзяць зовы,
Ляцець-ляцець, зънябыўши жаль,
Шукаць красы, ва-векі новай,
Здымает заслону з цёмных даль.

І гай зялёны й луг шырокі
Хадой няўпыннай абмяраць,
Ад нізу ўгору, ў гал высокі
Крылатай птушкай узълятаць.

І ў моры променнаага сонца,
Ў мірганьні срэбраным сузор
Лятаць, насіцца там бясконца,
Вакол зъмяраючы прастор;

Лятаць і сэрцам гарставацца
 І душу ўзмоцніваць ў агні,
 Каб сілу мець ва-век змагацца
 За волю й шчасьце на зямлі.

Ў маёй душы—любоў мора
 Да шыры поля, да гаёў,
 Да ўсіх нязъмераных прастораў,
 Да ўсіх захованых краёў!

МНЕ СЭРЦА РАНІЛА СТРАЛА

Мне сэрца раніла страла
 І каплю яду зараніла.
 Ці знайдзе сэрца маё сілу,
 Якая-б рану зажыла?

Ці кроў гарачая ў хадзе,
 Ў нястрымным вёрткім павароце
 Атруты гэтай не звядзе
 З нутра ў халодным лёгкім поце?

І будзе постаць, як раней,
 Жывой бурліваю крыніцай
 Паіць наніз маіх надзей
 І сеяць думкі бліскавіцай?

Я чую-чую, хопе сіл—
 Ў крыві гарачай многа жыцьця—
 Разгорне дух мой цёмны пыл
 Пры стрэчы к радаснаму выйсьцю.

Памкне нястрымнаю ракой,
 Бурлівай хваляю пагоніць
 Пазыў да сонца; ѹ буйны бой
 Зноў сэрца палкае зазвоніць ..

Лятаць ѹ сонцем гаргана
Дашу ўзмошіваць ѿ али,
Каб сілу лесць ве-лек змягчыца.

ПАКУЛЬ ЖЫЎ—ДЛЯ МЯНЕ

Зоры й месяц ў вышыне—

Для мяне, для мяне!

Пекнасьць дэюная палёў,

Песьні пташак, шум гаёў,

Неба сіняе наўкруг,

Увабраны травой луг,

Съвежы ветрык, што сапне

Над палямі—для мяне,

Для мяне!

Зірк дзяючыніных вачоў,

Зыкі песьняў яе й слоў,

Першай любасьці пазыў,

Што прыветны зірк ўлажыў

Ды ўскалыхнуў раптам кроў;

Наша першая любоў

Ўся ў праменьні, ўся ў агне—

Для мяне, для мяне!

Кветкі ў садзе, зелень, пах,

Мак чырвоны на градах,

Срэбнасьць раньніе расы,

Съвіст сярпа і звон касы,

Рэзвы стук цапоў ў гумне—

Для мяне, для мяне!

Ўсё, што бачыцца вакол:

Неба сінь, зялёны дол,

Рэчка, горы, гай між ніў—

Для мяне, пакуль я жыў,

Пакуль сэрца ў грудзях б'е

Ўсё красуе, ўсё пяе;

Ўсё гаворыць мне бяз слоў,
 Каб я жыў, як пан з паноў,
 Каб на хвілю я ня нік,
 А на кожны жыцьця зык
 Змог бы чула адгукнуць...
 Но, пакуль ня ўсьпей заснуць
 На съмяртэльным тапчане,
 Ўся прыгожасьць для мяне,

Для мяне!

Там, за мною—берагі,
 Съвет інакшы, съвет другі,
 З якім буду гаманіць,
 Як жыцьця парвеца ніць,
 Як на зъмену днём жывым
 Нябыцьцё рассыцеле дым,
 І разъляжа нада мной
 Змрок съмяртэльнаю шатой.

А цяпер, калі жыву,

Калі рухаю, лаўлю
 Кожны подых, кожны ўзьвей
 Жыцьця радаснага дзей
 На зямлі і ў вышыне,

Ўся прыгожасьць—для мяне,

Для мяне!

Пецярбург, 30/VII-14 г.

З ЬЛІТАСЬЦЬ

Я ляжу, як у шоўку, у съвежай траве
 І гляжу у бяздоннае неба, у далі,
 А разьвістая думкі снуюць ў галаве
 І плятуць сеткі мар, што у сэрцы запалі,
 І кіпіць пачуцьцё, як бурлівыя хвалі.

Матылькі нада мною трасуцца, снуюць
 З съцебялькоў на лісточкі гасьцінна садзяцца,
 Паяскі свайго лёту мінутныя ткуць
 І вось-вось прагнуць скрыдламі твару крататацца.
 Каўса мною, прышэльцам, ды ім, прывітатацца.

Мне пяюць незгамонна, мне граюць наўкол
 Перапёлкі, цвиркунчыкі, стрэлкі і восы,
 І зьяўляецца з песнямі іх лёгкакрылы Эол,
 Рассыпаючы сонца махрыстыя косы
 На зялёныя травы, на жыта палосы;
 Ён вядзе па траве нячуваны вятрок,
 І былінкі, і кветкі, і мохрык мяліцы
 На мяне пахіляюць уважлівы ўзорок,—
 За аднэю адна ка мне мкнуцца схіліцца,
 Ўсё завуць, ўсё маняць да сябе прыхіліцца.

І я кідаю ўзорок навакол, як дзіця,
 Прагна рвуся аддацца бяскрайнай свабодзе,
 Каўбыць там, дзе дрыжыць калыханье жыцьця,
 Дзе нябачны, а моцны развой яго ходзе,
 І ня чуць ад нікога ніколі сібернага „годзе“.

ZÍMNE

Ў шэрарі мяккай дзярэўцы
 Гойдаюць ціха галінкі,
 Ў сонечным промені мкнуцца
 Лётам павольным съняжынкі...
 Зайца съляды, як съ цяжынкі,
 Сплётам заблытаным ўюцца...

Поле ў бялюткай сукенцы
 Мёртвую ціш пераймае...
 Сонца ўсё ніжай ступае—
 Цені лахматыя доўжыць,
 Промень чырвоную ложыць
 Стужкамі доўгімі к сънегу...

Вецер, схаваўшы адлегу,
 Туліцца к кусту, у нетры...
 Зырка-блішчастым галёнам
 Рэзвяцца кропкі-съняжынкі,
 Сонцу съмяюцца, а ветру
 Шлюць свае шэпты, уклоны.

Змоўклі крыкухі-вароны,
 Заяц залез у гушчэчу,
 Дрэўцы стаяць не трапечуць
 Ўбраных съвятошне галінак:
 Шкода махнатых съняжынак—
 Гэтага стройнага ўбраньня...
 Хто яго нанаў апране?

Тухне ўжо сонца сіяньне—
 Сіняе неба празрысьцей,
 Зорка за зоркай ірдзісьцей,
 Сьвечкамі ў вечным ліхтары,
 Сьвецяць на лес, на абшары,
 Сонцу шлючы удагонку...
 Срэбнага съветла палойку...

16/1-24 г.

Якінцы пеўнія жыць
 У вітальні, калі відкрываюць
 З сіцебімі аз міточкаў, якіх спадзіца.
 Пескі сіцебімі аз міточкаў, якіх спадзіца.
 Вось-вось — драўніца, кратанца.
 Каб се мінічнікі даследавати.
 Мне падарылі аз міточкаў, якіх спадзіца.
 Першыя дары аз міточкаў, якіх спадзіца.
 І ўважаю, че з песьнамі я заскакываю.
 Расспояснаю, сабіцінішні аз міточкаў, якіх спадзіца.
 На зелену, якіх спадзіца, аз міточкаў, якіх спадзіца.
 Ен вядзе аз міточкаў, якіх спадзіца.
 Гавілікі аз міточкаў, якіх спадзіца.
 Сончи аз міточкаў, якіх спадзіца.
 На мене падарылі аз міточкаў, якіх спадзіца.
 За даслою падаю аз міточкаў, якіх спадзіца.
 Усё завучылі аз міточкаў, якіх спадзіца.
 І я хідлю, че кіршут аз міточкаў, якіх спадзіца.
 Павінен быў аз міточкаў, якіх спадзіца, аз сабоды,
 Каб бы жыць аз міточкаў, якіх спадзіца.
 Аз — жыць аз міточкаў, якіх спадзіца.
 Як че аз міточкаў, якіх спадзіца, аз міточкаў, якіх спадзіца.

ВОСЕННАЕ

I

Па зялёнаму лугу блішчастымі плямамі
 Кінула восень чырвоныя талеры;
 Залацяцца тканіны узорныя хвалямі,
 Цешацца вочы дзяўчыніны карыя.

Ці ня там, у дуброве, шумелі бярозамі
 Цёплыя летнія ветрыкі-поеў?
 Развіналіся думкі агністымі рожамі,
 Съпелі жаданьні званкамі, куколямі?

Перапёлкаю рэзываю песьня кацілася,
 Мяккай кудзеляю косы спускаліся...
 Аратавалася сэрца, аж нікла ў ім сіла ўся:
 „Прыдзе ён, прыдзе! Вунь штось паказалася!“

Ў раскальханых думках—жаданьні праглівия
 Ўсьпеняцца вірам, ўсклякочуць крыніцаю...
 Па прагаліне шәрай, пад вольхай санліваю
 Пройдуць дзъве поступі съвежай травіцаю...

Ці ня там? Ці ня тут? Ці даўно? Ўжо за хмарамі.
 Рэзвы гай нікне бязъліснай каронаю...
 У аддзяку за тое, што сонца за талеры
 Восені стрэчу ўвабрала трывронамі.

ІУАНС УКОВСОНІ
Сінне исло праэрыяцкага

Мне кажуць: нудзіць лес згалелы,
 І вецер песьняю жудлівай
 Над нівай шэрай, амярцьвелай
 Жуду пяе над соннай нівай;

Гракі крычаць, як б'юць у труны
 Цьвякі, каб ўзьдзець на доњнік века.
 Жалейка лъле нястрымным сумам,
 І плача тым-жа сумам рэха.

Мне кажуць: гіне ўзым душэўны
 Ў тумане слотным, ў хмараах шэрых,
 Настрой ападае няпэўны,
 Няпэўных думак будзіць шэраг.

Мне кажуць: восеньню завеца
 Вось гэны вобраз, гэты тэрмін...
 А я кажу: то вам здаецца,
 То боль у вас сапсутых нэрваў.

Бо ў чым нудлівия калёры,
 Што сэрца ваша так сумуюць?
 Ў зялёной руні, што прасторы
 Палёу раскінутых красуе?

Ў дажджы, што нівы разьвільжае
 Ды глебу поіць жыўным сокам?
 У хмараах мяkkіх, што зганяе
 Іх вецер рэзвы к нам здалёку?

Ці ў шоўку шамкім—ў пухкім лісьці,
 Што лес разьдзеў і дол стаптаны
 Старэнна ўбраў, гасьцінна выслаў,
 А сам пяе зіме вітанье?

Ці ў стуку гучным ў поўных гумнах
 Цапоў сялянскіх па збажыне,
 Ці ў песьнях стройных, ў песьнях шумных
 Вячоркі—дбайнае дзяўчыны?

Мне кажуць: восень—заміранье,
 Жуды глыбокай час ўрачысты...
 А я кажу: хто глыбей гляне,
 Той жыцьця ўгледзіць промень, іскры!

СЫМФОНІЯ

Мята, рожа, півонь,
 Вішань съпелых чырвонь—
 Пах, мілаваньне...
 Ветру повей ў лісткох,
 Дрэўцаў ціхенькі ўздох--
 Рух, калыханьне...
 Пчолка, стрэлка мігнуць,
 Нітку лёту саўюць—
 Струн трапятаньне...
 Кропку-роску ў сату
 Ўгледзяць і на ляту—
 Спуск, ападаньне...
 Золата-луч пральле
 Сонца на ліст, гальле—
 Спор, пукаваньне...
 Мошка, мушка, жучок
 Сонца рвуць касьнічок—
 Рай, лікаваньне...
 Зложаны, зъліты съпеў
 Іх між кветак, між дрэў—
 Жыцьце, іграньне...
 Радасьць, ўздым, благадаць,
 Прага ў паходу растаць—
 Вечнасць яднаньня...

КАЛЯ БОРУ СОНЦА
ХОДЗІЦЬ

Каля бору сонца ходзіць
На высокіх ценкіх дыбах,
Чарадою цені водзіць
Па кустох—густых сядзібах—

Доўгакосых,
Тоўстаносых,
Цёмнатварых,
Грозных, ярых
Лясunoў.

З-пад кустоў,
З тайных сховаў,
Вабам, зовам
На палянкі,
На гулянкі.

Насустрэчу съветлай ночы
Духаў скрытных зазывае,
І ў съляпыя цемні-вочы
Сітам промень расьсявае.
Вузкіх шляхаў выгіб ломкі
Машастовай руньню ўбранны,
І шнуруюць скокам ёмкім
Німфы-ведзьмы, феі-панны—

На границу,
Да крыніцы,
На гуляньне,
Як загляне
Маладзік;

Як з-пад пік
 Стройных ёлак
 Рысаў голак
 Ў блутнай сетцы
 Напляцеца
 І ўбярэ ваду крыніцы.
 Гэй, хавайся, сонца, з неба!
 Дай-жа ночы маладзіцы
 Адчыніць сваю бяседу!
 Вось і месяц
 З крэмню крэсіць—
 Сыпле крэйду,
 Меліць пэндлем
 Воду, бор.
 Стада зор
 Ў гала гоніць
 І гамоніць
 Шэптам лісьцяў:
 Гэй-жа, выйсьце
 На гулянку, на вясельле!..
 Бор змаўкае—не шапоча,
 Ралкай жаднай не шавеліць,—
 На крыніцу ўстраміў вочы.
 Ў вербалозах, ў пухкім моху
 Завіліся карагоды;
 Вадзянік адставіў лёху
 У крыніцы з-пад і споду.
 Вір віруе
 І шнуруе
 Градкай лёгкай,
 Лентай вохкай
 Грэбень хваль.
 Плецень-валь
 Дымкай шарай

Туліць твары
Фей-русалак,
Што ў прагалак

Між кустамі над крыніцай
Распусьцілі бросьні-косы;
З хітрай мінаю глядзіцца
Ў іх лясун доўгавалосы.

Жаб капэля
Іх вяселіць
Многалікім
Хорам-крыкам
Пявуноў,
Покуль зноў
З-па-над бору
Кроўным морам
Пачне ўсходзіць
І заводзіць

Сонца спацыр жыцьцявейны,
Стайшы ціха ўверх на дыбы.
І пражэцца крохкай ценьню
Ўсё начовае—ў сядзібы.

Капыль, 31/V-24 г.

ВОДЫРАМ ПАХКІМ...

Водырам пахкім павеялі вішні,
Песьнямі рэзвымі—гоман лясоў;
Сочныя руні палотнішчам пышным
Постаць ўвабралі азьвеўших палёў.

Поплаў утыкаўся жоўтым янтарам,—
Вочкимі кветак мігнуў курасълеп;
Жаўранак вёрткі над шэрым папарам
Песьняю славіць квітнеючы съвет.

Верціца ломанай стужкай рачулка,
Срэбныя ніткі ў ёй шые прамень;
Гаем пазвоńвае водгалас гулкі
Пташак, сплятаючых песьню-дасэнь,

П'янаю хваляю коціць-трапеча
Рагі вясновага трунку эфір;
Голас дзяячы і лёкат авечы
Гоняцца, бегаюць ўдоўжкі і ўшыр.

Полагам тонкім апалі паземы—
Потайкам кінулі ў зэрнкі вачоў—
Вечна нярэшанай путнай дылемай
Глянула ў душу вакханка-любоў...

Менск, 21/V-24 г.

Я ЙДУ ДА ЎСХОДУ...

Я йду да ўсходу вузкай съцежкай;
 Абапал рунь цішком шуміць;
 А далей, там, за тонкай межкай,
 Абшар лугоў, бы ток, ляжыць.

Супроць мяне на многа гоняў
 Съцяною стаў пануры бор,
 І бачу я, як сноп чырвоні
 Над борам съцеле пекны ўзор.

Праз купы дрэў, праз голкі сосен,
 Праз лісьці трэпляя дубоў
 Лаўлю я ніткі яго кросен
 І мяккі выгіб касьнікоў.

Лаўлю і чую, як паволі
 Ў маё нутро праходзіць дух
 Якойсьці прагнай буйнай волі,
 Пазыў нястрыманы на рух.

Ўстаюць чаргою чыннай, цеснай
 Жаданьні палкія, задзёр—
 Абняць ўвесь гэты гал прадлесны,
 Расылінай высланы прастор,

І чырвань зыркую з-над бору
 Зънясьці цалком на пахкі дол,
 Каб сеяць шчодра мерай спорай
 Па ўсёй зямлі, як ёсьць, вакол...

Я йду ўсё далей вузкай съцежкай,
А ў сэрцы крэпне мой намер,
І сонца ласкавай усьмешкай
Мяне вітае з вышніх сфер.

3/II-23 r.

ЗА ВАКНОМ

Вокны ўсе нарасхлест!
Хай расходзіцца чад,
Духата і смурод.

За вакном

Столькі сонца й квятоў!
Гнецца к съценцы агрэст,
Вішань беленькіх рад
Падае цераз плот
Гальляйком
Свежы пах ад цвяяткоў.
І гудуць і пяюць
Птушкі, пчолкі у тон;
Шалясьціць весярок

На лісткох

Руцяністых дзярэў.
Грудзі смаглыя ждуць
Піць паветра з вакон;
Вочы—кідаць узорок

На лугах,

Слухаць птушачы съпей.
Нарасхлест вокны ўсе!
Няхай водыр палёў,
Няхай сонца прамень,

Пекнату

Неабмерных нябёс
Повей ветру нясе
Да съмядзючых сталоў,
У затухлую цену,
Ў духату,

Ў съвіст шнуроў, ў гуд калёс.
 Вольны гал вольных месц
 Родзіць волю, уздым
 Разъездзумхае той жар,
 Што спусьціў
 Жыцьцятворачы дух.
 Вокны ўсе нарасхлест!
 Хай расходзіцца дым,
 Хай спадае цяжар,
 Што спавіў
 Разъвярнуўшыся рух.

Капыль, 15/VI-23 г.

З ЦЫКЛЮ „ГОРАД“.

I

АДВЯЧОРКАМ

Люблю сачыць, як дзень пагодлівы канае
 І шэрасьць лёгкая над горадам шумлівым
 Памерна ў вуліцы глыбокія спадае,
 А над мурамі вісьне дымам сівым.
 Паветра ціхае паволі рэдне, стыне,
 Выразней рэха гулкае ўтуруе;
 Гудок фабрычны сывіст зацяжны строма кіне,
 Й працоўных натаўп рэзыва, шумна зашнурое.
 Драты, што сеткамі крыжуюць вулкі, пляцы,
 Губляюць ніткі доўгія ў прысьценных ценях,
 І пэнт нядайны цяжкай творчай дзеннай працы
 Прымоўкне, стуліцца ў каменных цесных
 съценах.

Настрэчу-ж месяцу блядому й зорак кучы
 Агні электрыкі вакол з вакон, з ліхтарань
 Паднімуць ўверх прамень сярэбраны, бліскучы,
 І зыкі выцісніе дзяўчына на гітары...
 Крыху пазьней—і скроль жыцьцё, як дым,
 зънікае,
 Адно з куткоў пачуеш парак шэпт шчасльівы...
 Люблю сачыць, як дзень над горадам канае,
 Лятучы ціха к небу дымам лёгкім, сівым!

У сяйст шнуроу, у гулі калес,
Вольны гэл вольных мест
Розань волю, узым
Радасот Поляндры

НОЧЧУ

І тут, і там, здалёк і зблізку,
Як ў цёмным полі—воўка вочы,
У раскідзе доўгай гнутай нізкі
Агні па гораду бліскочуць.
Трапеча лёгкае праменьне
І змрок гусьціць ўвысі ды ўнізе—
На зірк ваччу кладзе адценъне
І зяяў жыцьця да здані блізіць.
Хто іх разъліў, з якой патрэбы—
Пытаеш—мрыюць над дамамі,
Як съвечкі тыя над трунамі
У цалуне чорным, зывісшым з неба?
І, здэцца, сумам мусіла-б павейваць
І ўзоркі цьмяніцца ў прышчурра,
А то-та ж будзяць ясную надзеінасьць
І позыў—бегчы к ім настрэчу—бураць.

Менск, 12/III-24 г.

ШЫРЭЙ КРОКІ

(Замест мовы над магілай А. Бурбіса)

Калі сядзіш тут, у Бэрліне, у вагромністым месцы найкультурнейшай краіны, адгароджаны ад роднага краю тысячамі вёрст і высокімі съценамі-граніцамі; калі сядзіш тут, у чужыне, і марудна, нэрвуючыся, але ўпартая, хоць пакрысе, падкладаеш каменьчыкі й цаглінкі на падмурак Беларускай Культуры, то часта, як ні цвёрды ты ў веры, як ні прамяністы ты ў спадзевах, усё-ж грызе цябе чарвяк сумнен'ня: калі тое будзе, што мой край хоць на сотні вёрст падбліжыцца культурна да Нямеччыны? Якую сілу патугі трэба разьліць па глухой, прыціснутай, паўсипячай роднай зямлі, каб паставіць яе на съцежынку, ужо зарасцішую съляды калісь паступаўших па ёй культурных народаў. Ці хопіць жывакосту ў паўстаючай маладой культуры, каб разагнаць, разарваць полаг загартаванай пануючай культуры вялікіх старых народаў?

Росквіт друкарскае справы, горы штодзенна выходзячых з-пад машыны кніг, тысячи газэт, крафты, падземныя чыгункі, семсотразовыя абыходы цягнікоў па чыгунках места, сотні тэатраў і... няслабнучая праца над паглыблением далейшай культуры, над яе росквітам і буяньнем агромнітай зданью глядзіць на цябе і ліхамысна ўсьміхаецца: „Куды вам, раз-

душаным, прытптаным, заціснутым, куды
вам узынімаць ваш рух? Бярэце гатовае, стаў-
шы на каленкі і абязвязуючыся плаціць раб-
ствам, самагубствам аж да таго часу, пакуль не
сатрэцца воблік вашага твару, асаблівасць
вашай души і... скура на съпіне, руках і нагах".

Але з няведамага захову, з патаемых уту-
лак высоўваюцца пупышкі жыцьця трывалых
расткоў народу нашага,—кратаюцца твор-
чыя калёсікі бунтючай души і... цамэнтам
скрапляюць яе веру, закідаваюць зярніты на-
дзеі, гарту, адлагі,—і ты кладзеш марудна, паці-
ху, няўпрымет цаглінку за цаглінай на падмурак
Беларускай Культуры. Што-ж дзіўнага, вы
культурныя папярэднікі, вольна й нявольна ад-
піхаўшыя Белую Рутэню ў цёмную адсталь,
у бакі, у пазадворкі, каб не мазоліла яна вачэй
вашых, каб не перабіала вам посьпеху,—што-ж
за дзіва, што цяпер географічная карта, як-
ні-як, не абыходзіцца без яе? Праўда, без на-
лежных ёй меж, з кускамі, адрезанымі, каму-
ня гультайна было, але вось, вось яна—Савец-
кая Беларусь.

І ў тым месцы, праз якое мімахоць прахо-
дзіць гонарнае вока, сапраўды ёсьць штось жы-
вое, ужо рухаючае, ужо стаўшае на ногі, гук-
нуўшае ад сябе, і не ў адным варожым вуху
зашчэмленае на манер косткі ў горле:

„Савецкая Беларусь!" Ні абшар, ні грэнцы
ні заскарузласць старой культуры не маглі
быць непраходнымі прашкодамі пры яе адра-
джэнні. Маладая побесь праткнула цвярдзей-
шыя і ўпарцейшыя сковы і нават прашла ў
сэрца Нямеччыны...

Вось так і марыцца, што гэта асабістасць у форме літары Ў так і закалупвае цаліну варожасці, як матыкаю драсён, як кіркаю глыбы каменнага вугалю...

Спрактыкаваны лейпцыгскі друкар, меўшы ўсе закавырачкі літар, ад Японіі да Арабіі, ад Іудэі да Гішпаніі—ня меў у сваіх касах ажно дагэтуль гэтае мудрае, ліха ведае адкуль узятае закавыркі Ў. Іён яшчэ з недавер'ем якімсь не адлівае яе ўцалку, а мудра з асьцярогаю надстаўляе — над прастым У... пэўна з думкаю, што Беларусь—то-ж Заходні край у вуснах Мураўёва ці Каяловіча, а разам і не аднаго фон-Карла, да якога часова надстаўлена кароткае —.

А тымчасам гэтае Ў—гэта сымбаль ілучай ўсё далыш і далыш уперад, ужо цвёрда ўстаўшай на ногі Беларускай Культуры..

Ці-ж трэба казаць, як натужна яе становілі? Ці-ж павераць з дзеравянымі заскарузлымі сэрцамі недаверкі, што яна стала сталёвой поступ'ю, абапершыся на магутныя плечы беларускіх працаўнікоў? Не павераць, пакуль ня ўложаць рук... пад яе поступ...

Шырэй крок! Натужней мускулы душы і сэрца! Вышэй меч!

Ужо гал раздаўся шырэй, ужо падмурак падняты вышэй, ужо паветра больш і съятло яскравей...

А калі ўдарыла першым ударам змаганьня сэрца Бурбіса, калі ступіў яго крок з гнойнае сучаснасці ў пруткае будучае,—сьцены былі на цаль адна ад другой, гушчарняк пад

першым ступам, цем, хоць пальцам у вока,
і глуш, хоць бунтуй да няпрытомнасьці...

Пад намі, у зямлі, часта няпрыкметна для
нас, зусім пад паверхам бурліць крыніца крыш-
талёвае вады; яна мые цвёрды грунт запору,
точыць камяністую пароду...

Год, другі, або меней або болей, і неўзначай
раптоўна пырскае і віруе гэта вада на павер-
се зямлі, абаграваемая сонцам, непадатная
марозам...

Глыбей у зямлі заложаны пякељны жар.
Ён бурліць і плавіць каменьні, жалеза, най-
цвярдзейшыя рэчы. І часта, няўрымсьціўшыся
ў цяжкай аправе халодных астыўшых слaeў,
прарывавае іх і выходзіць напаверх—агняпыша-
чымі горамі-вульканамі. Непадазронна, не-
чакана, вякі маўчаўшыя, квітучыя зазялёненая
паўзгор'і захопліваюцца выбухаючай раптам
вогненнай хваляй і... губяцца ў думках, шало-
мяцца ў пярэпалаху...

У съячага народу, маўклівага, нярухомага,
здавалася-б зусім згладжанага са старонак
гісторыі, раптам пачынаецца перш ціхі, а да-
лей усё большы і большы неспакой, рух, го-
ман, завіруха. Адкуль гэта? Ды проста і ясна:
у глушки, у нетрах яго жывое душы віруе няў-
міручы процэс духоўных перабудоў. Цяга да
сонца, к прастору, к адвечнаму палепшанью,
то—адметак душы разумнага стварэння, ніколі
няспынены, незасыпаочы, а толькі агуль-
шаны, загонены ў глыб навалай варожых сіл...

Беларускі працоўны народ сваю нутраную
цеплату, агонь свайго вулькану стрымліваў
неастываючым вякі... Ахоўваў, як ахвярны

агонь жрэцы, мо' хочучы, мо' ня хочучы. А ў падыходны момант, калі пазыў съветавога разуму паварухнуў сваё кола і зачапіў яго—трэснулі напласты і сковы, заціскаўшыя духоvae хваляванье беларускіх грамад...

Перад тым, як завіраваць, выбіўшыся на паверх з цясьнін зямлі, вада толькі сочыцца; перад тым, як выкідаць кіпенню лаву, сопка выкідае рэдкія іскры ў гарачым попеле.

Перад тым, як скалыхнуцца цалком, паварушицы доўга нярухомую цаліну, беларускі народ пусьціў іскры распаляючага агню свайго ўваскращэння, свайго аднаўлення. У цемры, пры ветры—хто-ж ня ведае—іскры хутчэй згараюць. Але съятлей бліскаюць, пякней міргаюць, на зоры спадобна.

Алесь Бурбіс быў аднай з першых іскарак цяпер ужо палымняючага, кіпучага агню беларускага адраджэння. Ён гарэў у празе ахапіць будучыну, выявіць у шырызьне сваіх ахопаў дванаццацімільённую прасыцёртасць—гмах, магучы ўскалыхнуць зямлю мацней зямлятрасеньня.

Ня дзьмуў, а сывістаў на яго шалёны вецер варожае стыхіі; згущаўся цемнеж, съціскаўся прастор. Колькі-ж трэба матэрыялу, каб у вагні пылаць і агнём асьвечваць займаючыся золак? І іскра, радзіўшая многа спадобных сабе, выпархнуўшая з падземнага агню і запаліўшая полымя, завіхраваўшая ляву агняпышачай гары Беларускай Культуры—перагарэла, пакінуўшы бліск, цяпло і зыркасць...

Калі сядзіш тут, у горадзе цуд культуры і тэхнікі, у сталіцы kraю, які выдае да 5.000 назваў газэт, які нячуванаю стараннасьцю свайго народу перамагае страшэнны скутак крывавейшае вайны, знаходзячы вымусовы спакой у самапалепшаньні, калі побач з бегатнёю старэнна наладжанай машыны культурна-навуковай творчасьці, ты толькі кладзеш каменьчыкі на падмурак яшчэ толькі афундамантаванага будынку,—то так і калоцішся, так і дрыжыш, каб ня выйсьці з рамак асьцярогі, каб ня выраніць каменьчыка і зьбіць рыхту... Бо каменьчык паложыш ты, каменьчык паложыць ён, каменьчык паложыць трэці, і—глядзі!—падмурак на корх вышэй... І лічым муляроў: адзін, два, тры, пяць, дзесяць...

І раптам... не каменьчык упаў, не цаглінка разъబілася, а муляр кінуў працу! Кінуў працу тады, калі яна ня церпіць адкладу, ня можа быць спынена і на каліва! Толькі ўдумацца ў сэнс гэтае трагэдыі, дакрануцца да яе чуцьцём, а не спаверху абкінуць узрокам,—і найцвярдзейшая душа ня можа не зарыгандзіцца!!!

Але машына абсолютнага ня спыняецца... Дынаміка не перарываецца, бо гэта перакорыла-б сэнсу жыцьця. Мора ня можа засохнуць, агонь ня можа марозіць. Чалавецтва ня можа застыць у нярухомасьці. Беларускі працоўны народ ня можа ня быць адным складаным роўнаскладаных яго... Таму дарукаю камяністцаўвёрдая вера, якая жыве ў ім і якую ў расткох сваіх ён вывеў на съвет, на ведама...

Над магілаю Бурбіса зънімем шапкі, адкры-
ем грудзі, каб перахапіць у сябе выпушчаную ім
энэргію агню, і шырокім крокам пакіруем ту-
ды, дзе золак вянчае чырванеочым вогнішчам
устаўшае з-за лесу агромністae крывяніс-
тае сонца над будынінаю Беларускай Працоў-
най Культуры, на якую многа-многа цаглін
—літарамі У—паложана рукамі бясьсъмертна-
га нябожчыка Алеся Бурбіса!

Бэрлін, 14/IV-22 г.

З ЪМЕСТ
УРАЧЫСТАСЬЦЬ РЭВОЛЮЦЫІ

Стар.

Да Нёмана	9
Красуй, збожжа	10
На раду	11
Ня скрыць сузор'я ў цемні ночы	13
Песьняру	14
Па дарозе да будучыны	16
Беларускі народ	18
Чатыры	21
Сельскі мітынг	23
Будаваньне	25
Яна ідзе	26
Рабфакавец-вясковец	27
Мая стыхія	30
Першае мая	31
Рожа	32
Вечнае	33
Хто мы?	35
Будаваньне	37
Над шумным палацам, над курнаю хатай	39
Беларуска	40
Праца	42
Чырвоная „Радзіма“	
I Случчына	45
II Слуцак	47
Сучасны Бэрлін	
I З надворку	48
II Унутры	50
III (Sigesallee—Алея перамогі)	52
VI Im grünewald (У зялёным лесе)	53
Дэлегатка	55
Над вялікімі магіламі	56

УРАЧЫСТАСЬЦЬ ЖЫЦЬЦЯ

Стар.

Ўзышоў месяц	61
Начныя чары	62
Ізноў вясна	64
Я жыць хачу	65
Мілы мне бясконца	67
Мая хата—постаць нівы	69
Белым матылёчкам	70
Я жыву	72
Мая душа	73
Мне сэрца раніла страла	75
Пакуль жыў—для мяне	76
Зълітасьць	78
Зімніе	79
Восеннае	81
Сымфонія	84
Каля бору сонца ходзіць	85
Я йду да ўсходу	89
За вакном	91
З цыклю „Горад“	93
I Адвячоркам	94
II Ноччу	95
Шырэй крокі	95

ТВОРЫ ЦІШКІ ГАРТНАГА

PIEŚNI. Вершы. Пецярбург („Загляне сонца і ў наша ваконца“), 1913 г.

ХВАЛІ ЖЫЦЬЦЯ. П'еса. Альманах „Зажынкі“
Масква, 1918 г.

ПЕСЬНІ ПРАЦЫ І ЗМАГАНЬЯ. Вершы. Бэрлін,
1922 г.

СOKІ ЦАЛІНЫ І ч. БАЦЬКАВА ВОЛЯ. Роман.
Бэрлін, 1922 г.

СОЦЫЯЛІСТКА. П'еса. Сцэнічн. творы, сш. I. Менск,
1923 г.

ЮБІЛЕЙНЫ ЗБОРНІК. Менск, 1923 г.


ТРЭСКІ НА ХВАЛЯХ. Апавяданьні. Менск, 1924 г.

ЦАНА 60 КАП.



1964 г.





Бел. Садзеб
1994 г.





B0000003 142934